

Ukázka z knihy S. Akinčuse „Zlatý věk Běloruska“ – překlad z běloruštiny

## Дзевяноста пяць тэзісаў, якія зъмянілі съвет

Вечарам 31 кастрычніка 1517 году вуліцы Вітэнбэрга, сталіцы аднаго з Саксонскіх княстваў, былі запоўненыя ўзрушеным натоўпам, які выходзіў з замкавага касьцёлу пасля ўрачыстай імшы напярэдадні съвята Усіх Святых. Некалькі гадоў назад курфюрст саксонскі Фрыдрых Мудры, які прагнуў зрабіць Вітэнбэрг, невялікі яшчэ горад на беразе Эльбы, новай сталіцай Саксоніі, канкурэнтам славутаму сваім кірмашамі і універсытэтам Ляйпцигу, атрымаў ад папы рымскага прывілей адпушчэння грахоў для кожнага, хто на съвята Усіх Святых паспавядаетца і будзе на імшы ў замкавым касьцёле. На гэты фэст з усёй Саксоніі зъбіраліся жадаючыя атрымаць душэўныя супакой. На некалькі дзён колькасць жыхароў у Вітэнбэргу павялічвалася ў два-тры разы. Тут можна было ўбачыць князёў і баронаў, здрабнелую шляхту і вітэнбэрскіх месцічаў. Тлумна цягнулася жабракі аж з-пад Дрэздэна, студэнты новаўтворанага універсытету съпяшаліся замольваць свае грахі, сяляне з усяго навакольля зъяжджаліся цэлымі сем'ямі, ператвараючы гарадзкі пляц у вялікі табар.

І вось увесь гэты разнастайны, галасылівы натоўп напоўніў замкавы касьцёл, суцішваючыся, здымоючы каптуры і капелюшы, каб пабожна ўдзельнічаць у імшы, спадзеючыся атрымаць нейкую пэўнасць, калі ня ў гэтым жыцьці, дык хаця б пасля съмерці. Пачалася імша. Хор манаҳаў з кляштару аўгустыніянаў заспіваў "Альлелюя", і ўрачыстая мэлёдыя ўзынялася пад гатычнае скляпеньне касьцёла. Пасля на амбону ўзыўшоу сярэдняга веку манаҳ у пацёртым, латаным манаскім адзеніні. Лёгкі шум прабег па натоўпу. "Марцін Лютар, прафэсар", - зашаптаў студэнт месцічу, у якога здымоу пакой на паддашы. Марцін Лютар стаў на амбоне, выцягнуў некалькі аркушоў паперы, сьпісаных дробнымі літарамі, і гучным голасам прамовіў: "Наш Госпад і Настаўнік Ісус Хрыстос гаворыць: "Пакайцеся!" Ён прагне, каб усё жыцьцё веручых было пакаяньнем". У касьцёле запанавала цішыня. Брат Марцін гаварыў пра тое, што мучыла многіх, што сабраліся ў гэты вечар. "Калі ўсё жыцьцё павінна быць пакаяньнем, чаго вартыя індульгенцыі? Калі можна за гроши набыць прабачэнне грахоў, у чым тады сэнс пакаяньня?" - працягваў манаҳ. З гневам, з абурэннем Лютар гаварыў пра індульгенцыі, пра безсэнсоўныя спробы адкупіцца ад кары, пра тых, якія падманваюць людзей дзеля асабістай выгоды, прадаючы неіснуючыя квіткі ў Валадарства Нябеснае. Сваю пропаведзь брат Марцін скончыў, зачытаўшы 95 тэзісаў супраць індульгенцыяў, пасля зыйшоў з амбоны, выйшаў з касьцёлу і прыбіў аркушы з тэзісамі да брамы. "Калі нехта можа абвергнуць тое, што тут напісана, я запрашаю да дыскусіі ці тут, у Вітэнбэргу, ці ў любым горадзе Святої Рымскай імперыі нямецкай нацыі", - абвесціў ён і вярнуўся на сваё мейсца. У касьцёле раптам стала шумна: гэта студэнты пачалі абмяркоўваць тэзісы Лютара, падтрымліваючы ці абвяргаючы прафэсара, але большасць людзей разгублена маўчала. Хор зноў заспіваў, служба пайшла далей, але сэрцы сотняў людзей былі ўсхваляваныя словамі, якія яны пачулі.

Дзевяноста пяць тэзісаў ускалыхнулі горад. Некалькі дзён увесь Вітэнбэрг толькі і гаварыў пра пропаведзь брата Марціна. Ужо назаўтра студэнты пераклалі тэзісы Лютара, напісаныя на лаціне, на нямецкую мову, а Ганс Люфт, які меў друкарню паблізу універсытету, надрукаваў гэты пераклад. Шматлікія паломнікі, што прыйшлі на съвята Усіх Святых у горад, панесылі па ўсёй краіне тэзісы вітэнбэрскага прафэсара. У палацах і ў карчмах пачаліся зацятыя спрэчкі пра індульгенцыі, пра збайльеньне, пра пакаяньне, пра Біблію, пра тое, якія павінна быць царква.

Пропаведзь Марціна Лютара стала той запалкай, якая падпаліла Нямеччыну. Уся краіна загаварыла пра Рэфармацыю.

Рэфармацыя - гэта лацінскасе слова, якое ўтвараецца праз дадаванье прыстаўкі "рэ-" да слова "фармацыя". "Фармацыя" азначае наданыне нечаму пэўнага кшталту, формы, а прыстаўка "рэ-" - што дадзенае дзеянъне паўтараецца зноў. Такім чынам, Рэфармацыя - гэта аднаўленыне першапачатковага кшталту, першаснага вобразу. Рэфармацыя - гэта вяртаныне да першакрыніцы - Бібліі, вяртаныне да Божага погляду на Царкву, на грамадзтва, на чалавека. І Марцін Лютар быў тым, хто на поўны голас заявиў пра гэта.

Кім жа быў гэты прафэсар зь Вітэнбергу, слова якога ўскалыхнулі Эўропу? Марцін Лютар быў манахам ордэну аўгустыніанаў і прымаў дзейны ўдзел у жыцьці каталіцкае царквы як сьвятар і прафэсар тэалёгіі. Здавалася, ён мог бы быць задаволены сваім жыцьцём, стаўшы ў 29 год прафэсарам, а пазней - вікарэем (наглядчыкам) усіх саксонскіх кляштараў аўгустыніанаў. Але брат Марцін увесь час пытаяўся ў сябе: "Як дасягнуць міру з Богам? Як знайсьці ласку ў Бога?" І гэтыя пытаныні не давалі яму спакою.

### 3. Devadesát pět tezí, které změnily svět

Večer 31. října 1517, předvečer svátku Všech svatých, byly ulice Wittenbergu, hlavního města jednoho ze saských knížectví, naplněny vzrušeným davem, který vycházel po slavnostní mše ze zámeckého kostela. Saský kurfiřt Fridrich Moudrý toužil Wittenberg, dosud nevelké město na břehu Labe, učinit novým hlavním městem Saska a konkurentem Lipska, proslulého svými jarmarky a univerzitami. Před několika lety získal od římského papeže právo odpuštění hříchů pro každého, kdo se na svátek Všech svatých vyzpovídá a zúčastní mše v zámeckém kostele. Proto se všichni z celého Saska, kdo toužili po získání duševního míru, v době tohoto svátku shromažďovali do Wittenbergu. Počet obyvatel města se na několik dní zdvojnásobil. Bylo zde možné vidět knížata i barony, drobnou šlechtu i wittenbergské měšťany. Davy žebráků se táhly až od Drážďan, studenti nově otevřené univerzity spěchali vyznávat své hříchy, obyvatelé z celého okolí se sjízděli s celými rodinami a přetvářeli městské náměstí v obrovský tábor.

A hle, všechnen ten různorodý halasivý dav zaplnil zámecký kostel. Lidé se ztišili, sundavali klobouky a čepice, aby se nábožně zúčastnili mše, v naději získat alespoň nějakou jistotu – jestli ne v tomto životě, tak aspoň po smrti. Začala mše. Sbor mnichů z kláštera Augustiánů zapíval „Alezluja“ a slavnostní melodie se vznesla pod gotické oblouky kostela. Potom na kazatelnu vystoupil mnich středního věku v sepraném zalátaném mnišském oděvu. Lehký šum proběhl davem: „Martin Luther, profesor“, zašeptal student měšťanovi, u kterého měl pronajatý pokoj v podkovří. Martin Luther stanul na kazatelně, vytáhl několik archů papíru, popsaných drobnými písmeny a zvučným hlasem promluvil: „Nás Pán a učitel Ježíš Kristus říká – Čiňte pokání! On chce, aby celý život věřících byl pokáním“. V kostele zavládlo ticho. Bratr Martin mluvil o tom, co trápilo mnohé, kteří se zde dnes večer shromáždili. „Má-li být celý život pokáním, k čemu pak jsou potřebné odpustky? Je-li možné získat odpuštění hříchů za peníze, jaký je pak smysl pokání?“, pokračoval mnich. S hněvem a pobouřením mluvil Luther o odpustcích, o nesmyslných snahách vykoupit se z trestu, o těch, kteří kvůli vlastnímu užitku obelhávají lidi a prodávají neexistující vstupenky do Božího království. Své kázání bratr Martin skončil tím, že přečetl 95 tezí proti odpustkům. Potom sestoupil z kazatelny, vyšel z kostela a přibil listy s tezemi na vrata. „Pokud někdo může popřít to, co je zde napsané, vyzývám ho k diskusi, ať už zde ve Wittenbergu, nebo v jakémkoliv jiném městě Svatého římského impéria německého národa“, řekl a vrátil se na své místo. Kostel se

náhle rozsuměl: to studenti začali diskutovat o Lutherových tezích. Někteří profesora podporovali, jiní zavrhovali, většina lidí ale zmateně mlčela. Sbor znovu zazpíval, bohoslužba pokračovala, ale srdce stovek lidí byla znepokojena slovy, která slyšela.

Devadesát pět tezí otřáslo městem. Celý Wittenberg několik dní mluvil jen o kázání bratra Martina. Studenti hned nazíří přeložili Lutherovy teze, napsané latinsky, do němčiny a Hans Luft, který měl tiskárnu nedaleko univerzity, tento překlad vytisknul. Početní poutníci, kteří přišli na svátek Všech svatých do města, roznesli teze wittenbergského profesora po celé zemi. V palácích i krčmách začaly zuřivé dohady o odpustky, o spasení, o pokání, o Bibli, o to, jaká má být církev. Kázání Martina Luthera se stalo zápalkou, která zažehla Německo. Celá země začala mluvit o reformaci.

Reformace je latinské slovo, které vzniklo přidáním předpony „re“ před slovo „formace“. „Formace“ označuje dodání něčemu pevné podoby, formy. Předpona „re“ znamená, že se ona událost znovu opakuje. Takže reformace – to je obnovení prvopočátečního stavu, prvního obrazu. Reformace znamená návrat k prvnímu zdroji – Bibli, návrat k Božímu pohledu na Církev, na společnost, na člověka. A Martin Luther byl tím, kdo o tom začal nahlas mluvit.

Kdo byl tento profesor z Wittenbergu, jehož slova otřásla Evropou? Martin Luther byl mnich z řádu Augustiánů a aktivně se účastnil života katolické církve jako kněz a profesor teologie. Zdálo se, že by mohl být se svým životem spokojený, vždyť se v 29 letech stal profesorem a později převorem všech saských augustiánských klášterů. Ale bratr Martin si celou dobu kladl otázky: „Jak dosáhnout pokoje s Bohem? Jak si zasloužit Boží lásku?“. Tyto otázky mu nedávaly pokoj.